

жы і пліта з надпісам «XIX век». Вядома з 1873 г. Раскопкі не праводзіліся.

**Рудніца.** За 0,2 км на З ад в. Рудніца, на левым беразе безназоўнага ручая, які ўпадае ў Лукомку, на высокім мысе гарадзішча, мясцовая назва Царкоўка. Пляцоўка авальная, памерам  $20 \times 38$  м, выцягнута з Пн на Пд. З Пд — ПдУ бакоў прасочаны вал вышынёй 0,5—0,7 м, шырынёй 3 м, побач роў глыбінёй 0,3 м, шырынёй 2 м. Уваход на гарадзішча ў Пд частцы. З Пн боку пляцоўка моцна аплыла. Раней тут была царква, ад якой захаваўся фундамент, цяпер гарадзішча занята могілкамі. Вядома з 1873 г. Раскопкі не праводзіліся.

**Чорная Лаза.** Гарадзішча ля в. Чорная Лаза. Пляцоўка  $50 \times 60$  м.

**Ясяноўка.** За 3,2 км на З ад в. Ясяноўка, у лесе, на беразе безназоўнай рэчкі, на Пд схіле ўзвышша гарадзішча часоў ранняга жалезнага веку. Мясцовая назва Лісіная Гара. Пляцоўка роўная, памерам  $42 \times 49$  м, выцягнута з заходу на ўсход, здэрваная.

Вышыня з Пн, У і З бакоў 15—18 м, з Пд калі 30 м над поймай рэчкі. Схілы стромкія ( $45^\circ$ ). З Пд боку амежавана забалочанай поймай, з астатніх умацавана ровам глыбінёй 5—7 м, шырынёй 10—12 м, валам вышынёй 2,5—3 м, шырынёй 5 м. З заходняга боку на схіле гарадзішча прасочаны выступ шырынёй 3,5 м. Ён знаходзіцца ніжэй за пляцоўку ў заходній частцы на 6 м, у Пн — З — на 8 м. Верагодна, гэта быў уваход на гарадзішча. Культурны пласт больш за 0,7 м. Раскопкі не праводзіліся.

**Селішчы.** **Лукомль.** Селішча 1 знаходзіцца на Пн ад гарадзішча на тэрыторыі школьнага двара. У 1969—1970 гг. Г. В. Штыхай даследаваў плошчу ў  $588 \text{ m}^2$ . Выяўлены рэшткі селішча V—VIII стст. і часоў Полацкага княства IX—XIII стст. Даследавана паўзямлянкавае жытло XV ст. Знойдзены 2 бронзавыя крыжы і шмат глінянага посуду. Да ранняга феадалізму належала жалезнія наканечнікі стрэл, ключы, крыцы, шкляныя па-

церкі і бранзалеты, сланцевыя прасліцы, бронзавыя трапецападобныя падвескі, гліняныя тыглі для плаўкі каляровых металуў.

Селішча 2 на левым беразе р. Лукомкі, насупраць гарадзішча, займала некалькі гектараў. У 1973—1974 гг. даследавана Г. В. Штыхавым. Знойдзены матэрыйялы XI—XIII стст.: гліняны посуд, жалезнія і касцянныя вырабы, каменная форма для адліўкі жаночых упрыгожванняў.

**Падрэзы.** За 0,2 км на З ад в. Падрэзы, на правым беразе р. Ула, на пагорку селішча вышынёй 10 м. Мясцовыя назывы Валатоўка, Французскі курган. З Пд і ПдУ амежавана поплавам, з З — ракой. Памер  $43 \times 25$  м. Пры зачыстцы ПнЗ краю пляцоўкі селішча знойдзены рэшткі ляпных гаршкоў, падпраўленых на ганчарным круге. Тут жа аблаленія камяні (верагодна, агнішча). Датуецца X ст.

**Курганы і курганныя могільнікі.** Курганы — гэта насыпны над старажытнымі магіламі, дзе хавалі нябожчыкаў. У курганах з рэшткамі памерлых знаходзяцца прадметы хатняга ўжытку, упрыгожванні, зброю. На Беларусі курганы ўзніклі на мяжы 3—2-га тысячагоддзя да н. э. У народзе іх называюць валатоўкамі, капцамі, часам шведскімі або французскімі магіламі.

Курганы і курганныя могільнікі пачалі выяўляцца і даследавацца ў XIX ст. Так, Е. Р. Раманаў у 1888 г. раскапаў адзін з курганоў, размешчаных у два рады на ўскрайку Праклятага поля ля Лукомля. У XX ст. абледавалі ў раёне курганы і курганныя могільнікі Л. В. Аляксееў (1956 г.), Т. С. Бубенька (1981 г.), Э. М. Зайкоўскі (1981 г.), А. Дз. Каваленя (1930 г.), В. Б. Караткевіч (1971 г.), А. П. Сухамлінава-Марозава (1954 г.), М. М. Чарняўскі (1956 г.), Г. В. Штыхай (1966—1969, 1971, 1973—1974 гг.).

**Антаполле.** Ля в. Антаполле за 0,1 км на ПнЗ, каля малочнай фермы, курган вышынёй 1,3 м, дыяметрам 12 м.